

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

ДЗЯРЖАЎНАЯ НАВУКОВАЯ ЎСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МАСТАЦТВАЗНАЎСТВА, ЭТНАГРАФІІ
ФАЛЬКЛОРУ ІМЯ К. КРАПІВЫ
ПАЦЫЯНАЛЫЙ АКАДЕМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»

УДК 39(=882)(476)

**Вінуковіч
Юрый Іосіфавіч**

ЛІТОЎСКАЯ ЭТНІЧНАЯ ГРУПА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Аўтарэферат дысертациі на супрематичную ступені
кандыдата гісторычных навук

на спецыяльнасці 07.00.07 – этнаграфія, этнологія і антропалогія

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Работа выполнена ў адузеле народнай культуры і мастацтва Дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі»

Навуковы кіраўнік –

доктар гістарычных навук, прафесар,
член-карэспандэнт НАН Беларусі
М.Ф. Піліпенка (галоўны навуковы
супраноўнік адузела народнай
культуры і мастацтва ДНУ «ІМСФ
ім. К. Крапівы НАН Беларусі»)

Афіцыйныя апаненты:

доктар гістарычных навук,
прафесар У.В. Тугай (загадчык
кафедры старажытных цывілізацый і
сяродніевякоў УЛ «БДПУ
ім. М. Танка»)

кандыдат гістарычных навук,
дацэнт кафедры айчыннай і
ўсеагульной гісторіі УЛ «Полацкі
дзяржаўны ўніверсітэт» У.А. Лобач

Дипіруючая арганізацыя –

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Абарона адбудзеца «15» студзеня 2009 г. у 11 гадзін на пасядженні савета № 01.42.01 па абароне дысергантай на суккансне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук пры Дзяржаўнай навуковай установе «Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі» па адрасу: 220072, Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2, пакой 302 (тэлефон вучонага сакратара: 284-29-24; e-mail: a_hurko@basnet.by).

З дысергантай можна азнаёміцца ў бібліятэцы Дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі».

Аўтароферат разасланы «3» снежня 2008 г.

Вучоны сакратар
савета па абароне дысергантай
доктар гістарычных навук, дацэнт

Г.І. Касцяровіч

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Усебаковае вывучэнне этнічных груп Рэспублікі Беларусь з'яўляецца адной з важных задач беларускай этнаглогіі. Актуальнасць вывучэння гэтай задачы абумоўлена ў першую чаргу позітывным характарам беларускай дзяржавы, у якой побач з беларускім этнасам пражываюць даволі буйныя этнічныя групы. Наеняховае выкананне гэтай задачы салдзейнічае далейшаму талерантнаму сусідаванню і ўзаемаразуменнню этнічных супольнасцей у межах адзінай дзяржавы.

Гісторычны лёг беларускага народа ад моманту яго ўтварэння быў цесна звязаны, апрача генетычна роднісных яму на мове і культуры славянскіх этнічных супольнасцей, з суседнімі балцкімі этнічнымі супольнасцямі. Адной з гэтых этнічных супольнасцей з'яўляюцца літоўцы. Літоўцы з даўніх часоў пражываюць на тэрыторыі Беларусі. Яны прымалі ўдзел у фарміраванні беларускага этнасу і аказалі ўплыў на яго культуру. У сваю чаргу беларусы таксама адыгралі важную ролю ў этнічнай гісторыі літоўцаў, уздзеянічай на іх культуру. Гэтая акаўнічнасць абумоўлівае актуальнасць навуковага вывучэння этнічных узаемадачыненняў беларусаў і літоўцаў, праблемы фарміравання і этнічнага развіція этнічнай групы літоўцаў Рэспублікі Беларусь, складання адметнага комплексу яе культуры.

Актуальнасць тмы дысертатыўнай работы яшчэ і тым, што да гэтага часу этнічная група літоўцаў у Рэспубліцы Беларусь не з'яўлялася прадметам спецыяльнага этнаглогічнага даследавання. Між тым яе вывучэнне дазваляе глыбей зразумець гэту групу насельніцтва нашай дзяржавы, вызначыць ролю літоўцаў у этнічнай гісторыі Беларусі, прасачыць іх культурныя сувязі з беларускім этнасам.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ

Сувязь работы з буйнымі навуковымі праграмамі і тэмамі. Тма дысертатыўнай работы адпавядае прыярытэтнаму наకірунку фундаментальных навуковых даследаванняў 10.1 «Гвардтычнае аргументаванне паляхой уласкаплення беларускай мадэлі грамадскага развіція і захавання нацыянальной ідэнтычнасці ў кантексте сусветных сацыяльных, эканамічных, національных і культурных прайсеў: вывучэнне фундаментальных проблем развіція нацыянальных рысаў рэгіянальной і лакальнай разнастайнасці беларускай культуры» (зацверджаны настановай Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 31 жніўня 2006 г. № 418).

Аўтар дысертатыўнай работы прымае ўдзел у працы па навуковай тме «Градыстык народнай культуры этнічных супольнасцей Беларусі: гісторыя, сучасны стан і перспектывы развіція», якая ў адпаведнасці з Дзяржаўнай праграмай фундаментальных даследаванняў на 2006–2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці, культуры (Гісторыя і культура. 16)» (нумар реєстрацый

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

2006.11.00) распіраноўваеца ў адзеле народнай культуры і мастацтва Дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К. Крапівы Национальнай акадэміі навук Беларусі».

Мэта і задачы даследавання. Мэтай дысертациі з'яўляенца высвятленне праблемы фарміравання літоўскай этнічнай груны Рэспублікі Беларусь, вызначэнне гэтае яе разніця, выяўленне асаблівасцей яе традыцыйнай культуры.

Для пасяходавага дасягнення гэтай мэты неабходна выразыць наступныя задачы:

1. Вызначыць месцы кампактнага расселення этнічнай груны літоўцаў у Рэспубліцы Беларусь і вылучыць яе асноўныя лакальныя часткі;
2. Прасачыць прагнё фарміравання літоўскай этнічнай груны Рэспублікі Беларусь;
3. Раялізець этнічнае развіццё літоўцаў Беларусі;
4. Выявіць алметныя рысы ў мове і традыцыйнай культуры беларускіх літоўцаў;
5. Вылучыць агульныя з беларускім этнасам рысы ў мове і традыцыйнай культуры літоўскай этнічнай груны Рэспублікі Беларусь.

Аб'ектам даследавання з'яўляенца літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь. Выбар аб'екта даследавання абумоўлены тым, што гэта этнічная група да апошняга часу комплексна не вывучаецца. **Прадмет даследавання** складаюць фарміраванне і развіццё літоўскай этнічнай груны Рэспублікі Беларусь, дынаміка колькасці і расселення яе прадстаўнікоў, алметныя і агульныя з беларускім этнасам рысы і традыцыйнай культуры.

Асноўныя паляжэнні дысертациі, якія выносяцца на абарону:

1. Этнічнай групе літоўцаў займае ў Рэспубліцы Беларусь дзвеятае месца сярод усіх этнічных груп. Для яе прадстаўнікоў харacterна як кампактная, так і дысперсная форма расселення. Найбольші кампактны літоўскае насельніцтва расселена ў Астравецкім (1045 чалавек) і Воранаўскім (716 чалавек) раёнах Гродзенскай вобласці, Браслаўскім (143 чалавек) раёне Віцебскай вобласці. Астатнія літоўскае насельніцтва Рэспублікі Беларусь расселена дысперсна па розных гаратах і раёнах краіны. Тры асноўныя лакальныя часткі літоўской этнічнай груны Рэспублікі Беларусь вылучаны ўпершыню.

2. Фарміраванне этнічнай груны літоўцаў Беларусі пачалося ў сярэдневякоўі, калі частку тэрыторыі на паўночным захадзе сучаснай Беларусі насеяляла пераважна балцкая насельніцтва. Асобная група баўгаў, галоўным чынам літва, дайновы, борці, скаловы і жамойты, уключылася ў прагнё фарміравання літоўскага насельніцтва Астравецкага, Браслаўскага і Воранаўскага раёнаў. Важную ролю ў гэтым прагнё адыгралі дайновы, а таксама борці і скаловы. Вызначальнае ж значэнне мела этнічнае супольнасць

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

літвы. Апрача літоўскага насельніцтва мясцовага паходжання, якое гістарычна сфарміравалася ў наўюочна-заходній Беларусі, ішло фарміраванне этнічнай групы літоўцаў Беларусі і шляхам міграцыі. Найболын масавым было перасяленне літоўцаў у канцы XIX – пачатку XX ст., калі пераважна на ёканамічных прычынах ва ўсходнюю Беларусь мігрыравала да некалькіх тысяч этнічных літоўцаў. Высновы аб фарміраванні літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь з'яўляюцца новымі.

3. Этнічнае развіціцё літоўскай этнічнай групы Беларусі прайшло чатыры этапы: 1) XV – першая палова XVII ст.; 2) другая палова XVII – XVIII ст.; 3) XIX ст.; 4) XX – пачатак XXI ст. Перны з вылучаных этапаў звязаны з дамінаваннем старажытнабеларускай мовы і культуры ў агульнай беларуска-літоўскай дзяржаве. Для другога этапу характэрна змяненіе беларускага культурынага ўплыву на літоўскую этнічную групу Беларусі ў выніку наступовага распаёсюджвання ў рэгіёне польскай культуры. Трэці этап быў звязаны галоўным чынам з сунярэчлівымі ўплывамі польскай і рускай культуры. Чатвёрты этап адзначаны ўзмацненнем этнічнай самаесвядомасці сярод літоўскага насельніцтва Беларусі і наступовым ростам беларускага культурынага ўплыву на яго развіціцё. Этапы этнічнага развіцця літоўскай этнічнай групы Беларусі вылучаны ўпершыню.

4. Спецыфічныя рысы традыцыйнай культуры літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь захаваліся найперш у галіне духоўнай культуры, галоўным чынам у мове, традыцыйных вераваннях, фальклоры. Яны абумоўлены рознымі этнічнымі вытокамі і шляхамі фарміравання літоўскай і беларускай этнічных супольнасцей, а таксама высокай ступенню ўнутранай камунікацыі ў асяродку беларускіх літоўцаў. Адметныя рысы ў традыцыйнай культуры літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь у парынаці з традыцыйнай культурай беларусаў прасочаны ўпершыню.

5. Найболын паадбенствваў у традыцыйнай культуры літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь з традыцыйнай культурай беларускага этнасу выяўлена ў матэрывальнай культуры. Яны абумоўлены адноўльковымі прыродна-геаграфічнымі, сацыяльна-ёканамічнымі і гістарычнымі ўмовамі развіціця абедзвюх этнічных супольнасцей, а таксама іх цеснымі міжэтнічнымі контактамі. У дысертатыўнай ўпершыню выяўлены комплекс агульных рысаў традыцыйнай культуры літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь і беларускага этнасу.

Асабісты ўклад суйскальніка. Дысертантэя з'яўляецца цалкам самастойным даследаваннем і змяшчае вынікі, атрыманыя на падставе ўласнага аналізу. Упершыню ў айчыннай этнолоўгі ўсебакова разгледжана літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь. На аснове комплексу крыніц даследавана проблема паходжання літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь, вылучаны

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

яе асноўныя лакальныя часткі і паказана роля розных этнічных кампантентаў у іх фарміраванні. Выяўлены адметныя і агульныя з беларускім этнасам рысы ў мове і традыцыйнай культуры літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь. У дысертатыўныя выкарыстаны матэрыялы, сабраныя суйскальнікам у ходзе наявных этнаграфічных экспедыцый на працягу 2002–2008 гг.

Апрабацыя вынікаў дысертатыўнай работы. Падажэнні дысертатыўнай апрабіраваны аўтарам: у выступленнях на Другіх міжнародных чытаниях, прысвячаных памяці Іосіфа Гашкевіча (Мінск-Астравец, 9–10 кастрычніка 2002 г.), на Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Мастангва, фальклор, этнічныя традыцыі ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры» (Мінск, 7–8 чэрвеня 2007 г.).

Апублікаванасць вынікаў дысертатыўнай работы. Вынікі даследавання, а таксама матэрыялы па гэтым дысертатыўнаму былі апублікаваны ў 4 артыкулах у выданих, уключаных у Пералік навуковых выданий Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертатыўных даследаванняў, і 7 іншых публікацыях. Агульны аб'ём артыкулаў у навуковых выданих, уключаных у Пералік навуковых выданий Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертатыўных даследаванняў – 2,7 аўтарскага ліста.

Структура і аб'ём дысертатыўнай работы. Дысертатыўная складаецца з уводзін, агульнай характарыстыкі работы, трох глаў, заключэння, бібліографічнага спіса. Агульны аб'ём дысертатыўнай – 111 старонак, у тым ліку 7 ілюстрацый і 1 табліца. Бібліографічны спіс утрымлівае 372 назвы.

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫИ

У главе 1 «Аналітычны агляд літаратуры, кропіцы, метады даследавання» адзначаецца, што асобныя працы, у якіх закраналіся некаторыя аспекты этнічнай гісторыі і традыцыйнай культуры літоўцаў Беларусі, з'яўліся ў XIX ст. Найбольш грунтуюна да гэтай праблемы наўходзіў Э. Вольтэр. На аснове праведзеных даследаванняў ён выказаў думку пра тое, што літоўцы-дзякі Адамянскага, Віленскага, Трокскага паветаў Віленскай губерні, Сейненскага, Каўварыйскага, Сувалкскага паветаў Сувалкскай губерні і Гродзенскага павета Гродзенскай губерні з'яўляюцца націчадкамі старажытных «судоваў-дайноваў-яцвягтаў». У якасці асноўных аргументаў ён прыводзіў факты моўнай асаблівасці гэтай групы літоўцаў, у першую чаргу дзеканне, а таксама некаторыя гістарычныя звесткі. Аднак відавочна, што ізафона дзекання (альбо дзукання) ахоплівае якраз тыя літоўскія гаворкі, якія прымыкаюць да этнічнай тэрыторыі беларусаў. Менавіта беларускім моўным уплывам і варта тлумачыць гэту фанетычную з'яву сярод літоўцаў-дзякі. Між тым бяспрэчным з'яўлена факт ўлізу заходнебашкіх этнічных утварэнняў у этнічнай гісторыі гэтай часткі літоўцаў. Адным з першых Э. Вольтэр

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

засведчыў, што «літоўскае насельніцтва гэтых мясцовасцей жыве астраўкамі і рассеяна па ўсёй пырокай прасторы Заходняй Русі».

У XIX ст. з'явіліся першыя навуковыя працы, у якіх былі зроблены спробы вызначыць межы расселення літоўцаў Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губерніяў. Храналагічна першым быў артыкул вядомага гісторыка Т. Нарбута – «Вызначэнне мяжаў сапраўднай Літвы ад славянскай тэрыторыі», у якім даследчык спрабаваў акрэсліць мяжы пражывання літоўцаў, а таксама вылучыць чатыры іх галоўныя гістарычна-этнаграфічныя вобласці («правінцыі»). Інфармацыя, нацдатзеная Т. Нарбутам пра мяжы расселення літоўцаў, мела пэўныя недахонты, галоўным з якіх была няяснасць крэйтаруяў, на аснове якіх было зроблены размежаванне, а таксама недакладнасць і прыблізнасць звестак. Нягледзячы на гэта, яна была некрытычна перанята многімі назнейшымі даследчыкамі (А. Кіркорам, А. Карэвам і інш.).

Вызначэнне этнаграфічных мяжаў беларусаў і літоўцаў было адной з галоўных задач афінгаў Генеральнага штаба, якім у канцы 50-х гг. XIX ст. было даручана зборанне матэрыялаў па геаграфіі, статыстыцы і этнаграфіі заходніх губерніяў Расійскай імперыі. Гэтую ж задачу спрабавалі вырашыць і супрацоўнікі Рускага геаграфічнага таварыства – Ф.Р. Эркерт, А. Рыціх, П.І. Кенен. Вызначэнне этнічнага складу насельніцтва наўночна-заходніх губерніяў Расійскай імперыі прысвячаны таксама статыстычныя даследаванні М. Лябёдкіна, М.В. Каяловіча, Н. Сталпянскага. Асновай іх прац была адна і тая ж кропіна – так званыя «нарафіяльныя спісы». Аднак вынікі гэтих даследаванняў з'яўляюцца недакладнымі і сунярэчлівымі.

У канцы XIX – пачатку XX ст. этнічную прыналежнасць насельніцтва часта вызначалі на аснове мовы. На гэтыя прычыны ўзрасло значэнне даследаванняў мовазнаўцаў. Важнай у гэтым плане стала праца Я. Карскага «Беларусы. Введение к изучению языка и народной словесности» (Варшава, 1903), а таксама апанімнае статыстычнае даследаванне «Тэрыторыя распаўсюджання літоўскай мовы ў Віленскай губерні».

Моўная сітуацыя на беларуска-літоўскім этнічным памежжы і балт-славянскія этнамоўныя сувязі прыцягвалі ўвагу мовазнаўцаў Г. Турскай, Я. Развадоўскага, Я. Сафарэвіча, Я. Атрамбекага, Т.М. Судзік, А.П. Непакупнага, У.М. Свяжынскага і інш. У апошнія гады мову літоўцаў памежных з Літвой раёнаў Беларусі вывучаюць М. Размукайт, З. Зінкявічус, К. Гаршва, А. Відугірыс. Аднак многія мовазнаўцы, якія спрабавалі вызначыць этнамоўны склад насельніцтва памежнага рэгіёна ў мінулым, зусім пры гэтым не ўлічвалі ролю эваплоці этнасаў, а таксама тое, што крэйтары этнічнасці куды больш складаныя і не абмяжоўваюцца толькі ўжываемай мовай. Тому многія іх працы носяць сунярэчлівы характар.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

СНІС АПУБЛІКАВАНЫХ РАБОТ ПА ТЭМЕ ДЫСЕРТАЦІІ

Артыкулы ў навуковых часопісах

1 Унуковіч, Ю.І. Літоўцы ва Усходній Беларусі ў канцы XIX – пачатку XXI ст. / Ю.І. Унуковіч // Беларус. гіст. часопіс. – 2006. – № 9. – С. 37–43.

2 Унуковіч, Ю.І. Літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь: гісторыяграфія / Ю.І. Унуковіч // Весн. Гродз. дзярж. ун-та. Серыя 1, Гуманіт. навук. – 2007. – № 3. – С. 87–96.

3 Унуковіч, Ю.І. Мікраутыпімы літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь / Ю.І. Унуковіч // Весн. Гродз. дзярж. ун-та. Серыя 1, Гуманіт. навукі. – 2008. – № 2. – С. 3–9.

4 Унуковіч, Ю.І. Фарміраванне літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь і яе асноўных лакальных частак / Ю.І. Унуковіч // Гісторыя: праблемы выкладання. – 2008. – № 7. – С. 46–53.

5 Unukovič, J. Lietuviai išeiviai Rytu Baltausijoje XIX a. rabaigoje – XXI a. pradžioje / J. Unukovič // Liaudies kultūra. – 2006. – № 6. – P. 43–55.

Артыкулы ў навуковых зборніках

6 Унуковіч, Ю.І. Літоўцы ва Усходній Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX ст. (рассяленне і этнакультурныя асаблівасці) / Ю.І. Унуковіч // Нытні мастацтвазнаўства, этнаграфія і фалькларыстыкі : у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі ; навук. рэд.: А.І. Лакотка. – Мінск, 2006. – Ч. 1 : Мастицтвазнаўства, фальклор і этнаграфія. – С. 474–481.

7 Унуковіч, Ю.І. Беларуска-літоўскія этнакультурныя сувязі (на матэрывах традыцыйных вераванняў) / Ю.І. Унуковіч // Нытні мастицтвазнаўства, этнаграфія і фалькларыстыкі. – Мінск, 2007. – Вып. 3 : у 2 ч. / Ін-т мастицтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы Нац. акад. навук Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Ч. 2. – С. 266–272.

Матэрыялы навуковых канферэнций

8 Унуковіч, Ю. Традыцыйная культура беларуска-літоўскага памежжа канца XIX – пачатку XX ст. на прыкладзе Астравеччыны / Ю. Унуковіч // Беларусь – Японія : матэрыялы Другіх міжнар. чытанняў, прысвеч. памяці Іосіфа Гапкевіча, Мінск-Астравец, 9–10 кастрычніка 2002 г. / Рэдкал.: А. Малыдзіс (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2003. – С. 329–334.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях

9 Унуковіч, Ю. Літоўцы / Ю. Унуковіч // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. – Мінск, 2005–2006. – Т. 2. – 2006. – С. 211–214.

10 Унуковіч, Ю. Малая Літва / Ю. Унуковіч // Вялікае княства Літоўскае : энцыкл. : у 2 т. – Мінск, 2005–2006. – Т. 2. – 2006. – С. 264–265.

11 Внукович, Ю.И. Литовцы / Ю.И. Внукович // Республика Беларусь : энцыкл. : в 6 т. – Минск, 2006–2008. – Т. 4. – 2007 г. – С. 517–518.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

РЭЗЮМЕ

Внуковіч Іурый Іосіфавіч

Літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь

Ключавыя слова: этнічная група, этнічная гісторыя, этнічныя працы, міграцыя, асіміляцыя, дэмографія, літоўская мова, традыцыйная культура.

Аб'ект даследавання – літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь.

Прадмет даследавання – фарміраванне і этнічнае развіціе літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь, дынаміка колькасці і расселенія яе прадстаўнікоў, адметныя і агульныя з беларускім этнасам рысы яе мовы і традыцыйнай культуры.

Мэтай дысертатыўнай работы з'яўляецца выявленне праблемы фарміравання літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь, тэндэнціі яе развіція, асаблівасцей традыцыйнай культуры.

Методы даследавання – структурны, нараўнальна-гістарычны, лінгвістычны.

Навуковая навізна: упершыню ў айчыннай этнаграфіі ўсебакова разглядана літоўская этнічная група Рэспублікі Беларусь. На падставе комплекса крыніц даследавана праблема паходжання літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь, вылучаны яе асноўныя лакальныя часткі і паказана роля розных этнічных кампанентаў у іх фарміраванні, прааналізаваны асноўныя этапы этнічнага развіція беларускіх літоўцаў. Выяўлены адметныя і агульныя з беларускім этнасам рысы ў мове і традыцыйнай культуры літоўскай этнічнай групы Рэспублікі Беларусь.

Практычная значнасць. Матэрыялы дысертатыўнай работы могуць быць выкарыстаны пры надрыхтоўцы комплексных этнаграфічных даследаваній па гісторыі і культуры этнічных груп Рэспублікі Беларусь, іх сувязях з беларускім этнасам. Яны могуць быць таксама выкарыстаны пры напісанні настручнікаў, вучэбных і метадычных дапаможнікаў, распісаноўцаў спецыяльных курсаў для студэнтаў вышэйшых навучальных установ.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

РЕЗЮМЕ

Внукович Юрий Носифович

Литовская этническая группа Республики Беларусь

Ключевые слова: этническая группа, этническая история, этнические процессы, миграция, ассимиляция, демография, литовский язык, традиционная культура.

Объект исследования – литовская этническая группа Республики Беларусь.

Предмет исследования – формирование и этническое развитие литовской этнической группы Республики Беларусь, динамика численности и расселения ее представителей, отличительные и общие с белорусским этносом черты ее языка и традиционной культуры.

Целью диссертационной работы является выяснение проблемы формирования литовской этнической группы Республики Беларусь, тенденций ее развития, особенностей традиционной культуры.

Методы исследования – структурный, сравнительно-исторический, диффузионистский.

Научная новизна: впервые в отечественной этнографии всесторонне рассмотрена литовская этническая группа Республики Беларусь. На основании комплекса источников исследована проблема происхождения литовской этнической группы Республики Беларусь, выделены ее основные локальные части и показана роль различных этнических компонентов в их формировании, проанализированы основные этапы этнического развития белорусских литовцев. Выявлены особенные и общие с белорусским этносом черты в языке и традиционной культуре литовской этнической группы Республики Беларусь.

Практическая значимость. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке комплексных этнографических исследований по истории и культуре этнических групп Республики Беларусь, их связях с белорусским этносом. Они могут быть также использованы при написании учебников, учебных и методических пособий, разработке специальных курсов для студентов высших учебных учреждений.